

**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ**

МУЗЕЙ “ЗАМКАВЫ КОМПЛЕКС “МІР”

ЗАПРАШАЕ

прыняць удзел у

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2017 ГОДЗЕ**

Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:

- 1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
- 2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоўя, Новага і Навейшага часу;
- 3) археалагічныя даследаванні пахавальных помнікаў, культавай, грамадзянскай і абарончай архітэктуры;
- 4) выратавальная археалогія і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.
- 5) музейфікацыя археалагічных аб’ектаў.

Тэрмін правядзення канферэнцыі: 24–25 мая 2018 г.

Месца правядзення канферэнцыі: Мір – Мінск. Пленарнае пасяджэнне адбудзецца **24 мая 2018 г. ў Мірскім замку**. Арганізаваны выезд з Мінска запланаваны на 8.00. Вяртанне ў 19.00.

Працяг працы канферэнцыі **25 мая 2018 г. ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 9.00.**

Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, выступленні – да 10 хвілін, прэзентацыя стэндавых дакладаў – да 5 хвілін.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 1 мая 2018 г. У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя. Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, УДК, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць не менш 300 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт да **15 мая 2018 г.** Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спасылкі ў тэксце змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12] ці [2]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.

Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.

Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі. Тэл./факс: (017) 284-18-70; Ляўко В.М. – (017) 284-28-54, onlevko@gmail.com; Лукаша К.І. – (017) 284-28-54, catherine4444@tut.by.

Аргкамітэт канферэнцыі